



ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

РАШУЧА ПАЛЕПШЫЦЬ АРГАНІЗАЦЫЙНУЮ РАБОТУ Ў КОМСАМОЛЕ

Паварот у рабоце комсамола, вызначаны XVIII з'ездам партыі, патрабаваў ад комсамольскіх арганізацый аднаведнай перабудовы і ўмацавання арганізацыйнай работы.

Штодзённая паліпшаючы арганізацыйную работу, партыя Леніна—Сталіна выхоўвае і комсамола у духу перырыямасі да арганізацыйнай расхлябанасці і распушчанасці, у духу большыцкай дыспцыліны.

Аднак, у арганізацыйных комсамолах Мінскай абласці арганізацыйная работа стаіць даўжэй і на дастатковай вышыні. У многіх комсамольскіх арганізацыйных яна неадпавядае. Дзесяткі дзесяткаў нашых неахвальных і арганізацыйнай дзейнасці тлумачацца незвальняючай работай з комсамольскімі кадрамі.

Толькі па Мінскай гарадской арганізацыі ЛКСМБ выбраных комсамольскіх актывістаў налічваецца 1.300 чалавек. Але вышэйстаячыя комсамольскія органы не працягваюць штодзённых клопатаў аб іхнім і палітычным росце гэтых таварышчу, не кантраляруюць як след практычную дзейнасць актывістаў на месцах, не выпраўляюць спэцыяльна неахопаны і памыкі ў іх рабоце. У выніку—многія комсамольскія арганізатары не паказваюць належнага асабістага прыкладу комсамольскаму і несвабоўнай моладзі.

У Кагановіцкім раёне (г. Мінск) у лютым г. б.м.ў сарван сход абаронянага актыва. На сход не з'явіліся актывісты з многіх парвочных комсамольскіх арганізацый. Работнікі райкома анясіліся найбольш да падрыхтоўкі схода.

Неахопаны ў арганізацыі і правядзенні сходаў актыва пераахопаны і на парвочных арганізацыі ЛКСМБ. Нарокі выпадкі парушэння статута ВЛКСМ у парвочных арганізацыях.

У арганізацыі ЛКСМБ Беларускага ўраўнення з 35 комсамольска на сходах і с'ездах прысутнічаюць толькі 11—12 чалавек. І гэтыя людзі часта чужымі правамі, таму як па статуту сходы можа лічыцца правамі толькі таты, калі на ім прысутнічае не менш 70 проц. комсамольскіх арганізацый.

У разе парвочных комсамольскіх арганізацый абласці на працягу поўгода і нават пага года зусім не скайцаюцца комсамольскі сходы. Напрыклад, у Смалявіцкім раёне налічваецца 20 арганізацый ЛКСМБ, у якіх комсамольскі сходы не было на працягу года.

Укараніліся безадказныя адносіны да захавання комсамольскіх дакументаў і ў першую чаргу членскіх білетаў. У комсамольскай арганізацыі будучаства дзень сем выхадкаў згубы комсамольскіх білетаў. Сярод згубіўшых білеты — сам сакратар камітэта комсамола.

Пры абмеркаванні фактаў згубы білетаў на агульных комсамольскіх сходах гэтаму не даецца належна палітычная ацэнка. Часта на такому пытанні прысутныя нават не выказваюць. Восем выніка з пратакола схода комсамольскай арганізацыі Белшэітрэста. «Слухалі: разбор залы тав. Ламаноўскага аб згубе комсамольскага білета. Выказаліся: піхто. Паставілі: за неахвільнае захоўванне комсамольскага білета тав. Ламаноўскага паставілі на від; халіцкай перад Варашылаўскім РК ЛКСМБ аб выдчы комсамольскага білета ўзаем згублена».

Такія раённыя вынікі многія парвочныя комсамольскія арганізацыі, а райкомы комсамола, не правяраюць кожны выпадак на месцы, сена штампоўць паставы парвочных арганізацый. Толькі па Мінску выдана ўзаем згубленых і ўраўнення 242 комсамольскіх білеты ўзору 1938 года. Гэтыя факты—сур'ёзны сігнал. Яны сведчаць аб паніжэнні большыцкай пільнасці ў асобных комсамольска і кіраўнікоў парвочных і раённых арганізацый ЛКСМБ.

Многа ёсць неахопаны і ў справе прыёму моладзі ў комсамола. Некаторыя арганізацыі ЛКСМБ праўдываць базавуныя, фармальна-бюракратычныя адносіны да залу пераважна і дзятучат аб паступленні ў рады комсамола. У Халопеніцкім РК ЛКСМБ ужо амаль поўгода накіраваў разбору на бюро райкома 40 залу аб прыёме ў комсамола. Не лепш і ў парвочных арганізацыях. Імча 2 студзеня дзённая стаханавіца міхгайрэўскай тэлефоннай станцыі тав. Апралева падала залу аб уступленні ў комсамола. Анкета яе і зараз ляжыць у парвочнай арганізацыі. І тав. Апралева, страўнічы надзею быць прынятай у рады ленінска-сталінскага комсамола, звярнулася да сакратара камітэта комсамола тав. Пярвінай з пытаннем: «Вы, напэўна, раздумлі прынялі мяне ў комсамола?». І ўсё-ж камітэт комсамола не скайцаў схода, каб разабраць яе залу.

Такое становішча неапраўна. Неахопна неадпавяда перабудаванню уся арганізацыйную работу комсамольскіх арганізацый, узніўшы яе на ўзровень палітычных задач, паставіўшых XVIII з'ездам ВЛКСМ і VIII пленумам ЦК ВЛКСМ. Трэба забяспечыць чоткае выкананне ўсімі нашымі арганізацыямі ЛКСМБ, усімі комсамольцамі і ў першую чаргу актывам комсамола, статута ВЛКСМ.

Неахопна арганізаваць справу прыёму ў рады ВЛКСМ так, каб гэта работа поўнасьцю адпавядала паставе VIII пленуму ЦК ВЛКСМ. Прымаемым у комсамола треба ствараць цёплую таварыскую адстаноўку, не зацягваць разбор іх залу. Мы павінны павялічыць ролю комсамольскіх сходаў, каб яны з'яўляліся сапраўднай школай выхавання комсамольска і несвабоўнай моладзі. Трэба ставіць на сходах пытанні практычнага ўдзелу комсамольска ў дзяржаўным і гаспадарчым будаўніцтве, а таксама пытанні, звязаныя з умацаваннем дыспцыліны комсамольска і ў вучобай і бытач.

Робота з актывам, вучоба актыва—адна з асноўных задач райкому ЛКСМБ. Аднак райкомы комсамола здулюць палітэдукацыю выхоўваць комсамольскія кадры толькі пры ўмове, калі самі будуць добра ведаць работу парвочных арганізацый і на канкретных прыкладах вучыць актыв.

Райкомы партыі і парвочныя партарганізацыі павінны аздаваць больш увагі арганізацыям ЛКСМБ, уваходзіць у змест комсамольскай работы, па-большыцку выпраўляць неахопы.

СХОД ПАРТЫЙНАГА АКТЫВА БАРАНАВІЧ

БАРАНАВІЧЫ. (Па тэлефону). 25 — 26 мая ў Баранавічах адбыўся сход гарадскога партыйнага актыва, прысвечаны вынікам работ XVIII з'езда камуністычнай партыі большыцкай Беларусі. З тэмамі аб выніках з'езда выступіў сакратар Баранавіцкага абкома і гаркома КП(б)Б дэлегат з'езда тав. Тур.

Тав. Тур гаворыць аб велізарных пагэхах у жыцці беларускага народа, якія адбыліся за перыяд ад XVII да XVIII з'езда КП(б)Б. Ажыццявілася некалькі мара беларускага народа аб з'яўленні ў адной краіне Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі.

Дакладчык прыводзіць прыклады факты росту прамысловасці, сацыялістычнай сельскай гаспадаркі, транспарта, культуры і мастацтва беларускага народа.

Тав. Тур заастрыгвае увагу схода на задачах палітычнай работы савецкіх актывістаў на месцах, адрэіцы савецкіх і гаспадарчых арганізацый ад варажых элементаў, набыро і выхавання новых малых кадраў, кіраўніцтва парвочнымі партыйнымі і комсамольскімі арганізацыямі.

Па дакладу разгледжаны ажыццяўленыя стратэгіі. Выказалася больш 20 чалавек. Намешнік старшыні аблвыканкома т. Абрамава гаварыў аб неабходнасці найшыршага развіцця дзяржаўнай прамысловасці і скарыстання мясцовай сыравіны. Ён адзначае марудны тэмпы разгортвання торфазабычы на абласці.

Аб барацьбе камуністаў-чыгуначнікаў па выкананні ўраўняў заданняў і паліпшэнню работы чыгуначнага транспарта расказаў на сходы пачатковы палітэдукацыйны чыгуначнік т. Гарышка.

Есць усе магчымыя, гаворыць ён, дзёсны сучасную паргужу да 1.000 вагонаў. Выкананне гэтага — баявая задача партыйнай арганізацыі.

Тав. Калота — загадчык дзёснага прапаганда і агітацыі гаркома КП(б)Б—расказаў, як камуністы працягваюць на павышэнне свайго палітычнага і гаспадарчага ўзроўня. Многія партыйныя арганізацыі (апазоўе ўраўненне міліцыі, аблсуд, упраўленне Брэсцкай чыгучкі і інш.) сур'ёзна заняты пытанні партыйнай вучобы. Дзесяткі камуністаў гэтых арганізацый настойліва авадываюць марксізм-ленінізм. Але ёсць яшчэ ямазла камуністаў, якія не вывучаюць гісторыі ВКП(б), не працуюць над сабой. Тав. Калота прыводзіць прыклады. Загадчык гарадскога аддзела аховы здароўя т. Палігэра, спецыялізуючыся на перагортанні, не прысутнічаў на вучэбна-палітычнай партыі. Гэты-ж аб'явіў справу і ў камуністаў тт. Зубонка (мен аблсуда), Халова (аблса) і інш.

Сакратар абкома ЛКСМБ т. Масарскі расказаў аб рабоце комсамольскіх арганізацый. Ён прыводзіць прыклады ўзроўня работы комсамольска на вытворчасці. Так, комсамолец т. Спеняновіч з жалгаса «17 верасня». Стаўбюўскага раёна, арганізаваў тры малазежныя з'езды. Нормы выпрацоўкі гэтыя з'езды выконвалі на 150 проц. Тав. Масарскі гаворыць далей, што ў многіх раёнах абласці райкомы комсамола мала працуюць з іхварнытэмі ў комсамола. Ён адзначае, што рад парвочных партыйных арганізацый вельмі мала аддае ўвагу рабоце комсамольскіх арганізацый.

ЗАКРЫЛАСЯ РЭСПУБЛІКАНСКАЯ НАРАДА РАБОТНІКАЎ ХАРЧОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

На раённым пасяджэнні нарады ўчора прадаўжалася спрэчка па дакладу тав. Ваневея. Выступаючы таварышы расказвалі аб тых невычарпальных сыравінных рэсурсах мясцовай харчовай прамысловасці, якія топча на кожным раёне, у кожнай абласці нашай рэспублікі. Скаротэ-ваюцца-ж яны зусім неахопаны. Загадчыя арганізацыі вывозяць сотні тон журавін з іншых краі і рэспублікі. У той жа час у БССР завозіцца з Ленінграда журавіны экзоты.

Пасля абласных нарад па развіццю мясцовай харчовай прамысловасці ў рабоце абхартпрамаў наменіўся некаторы пераход. Значныя зрухі ёсць у Палескай абласці. Арганізаваны райхарцпрамабінаты ў Петрыкаве, Наролі. Рухнуцца да пуску ў эксплуатацыю харчовай прамысловасці ў Камяніне і Капаткевічах, у Рагачоўскім, Жабінскім, Будакаляцкіх раёнах Гомельскай абласці актывісты пяхі на выпрацоўку безадкагольных шапіткаў, жалудавыя кофе і інш.

Але гэта даўка недастаткова. Выдзяленныя банкіма крытыцы па будаўніцтвенных др былых прадпрыемстваў скаротэ-ваюцца вельмі дронна. Нічоў не можа быць апраўдана такое становішча, што ў Даманавіцкім, Уваравіцкім і Церахоўскім раёнах зусім не выпрацоўваюць безадкагольных шапіткаў, маржанага, і іх завозіць з Магілёва і іншых гарадоў. Развіццю Гомельскага абхартпрама не раз звярталіся ў Уваравіцкі райвыканком з халіцтвам, каб ім прадаставілі памішканне для пяхі безадкагольных шапіткаў. Але ў Уваравіцкім да гэтага часу ніяк «не могуць яго падшукваць». Такія-ж патрабаванні адносіны да мясцовай харчовай прамысловасці праўдываюцца і ў разе іншых раёнаў Палескай, Мінскай і Віцебскай абласцей.

Таварышы Кап, Грудзёў, Берсон і інш. падвергілі рэзкай крытыцы работу Наркамата харчовай прамысловасці і нарм-ма тав. Горыпа. Наркамат замест уменнага патрымання гаспадарчай ініцыятывы ў развіццю мясцовай харчовай прамысловасці сам фактычна тармазіць гэтую справу. Наркамат неадпавяда прававаў зусім ліквідаваць абхартпрама. Гэтая анты-дзяржаўная практыка і яшчэ і зараз не жыцца ў рабоце аддзела наркамата. Яны па сутнасці ніякай даламогі абхартпра-

мам не аказваюць, а стараяцца ўсяляк згортыць іх дзейнасць.

Зусім спраўдывалі патрабаванні былі прадаўжаны ўдзельнікамі нарады Навуа-дзясельчак Інстытуту харчовай прамысловасці, які таксама не аказвае прахытнай даламогі работнікам мясцовай прамысловасці ў наладжанні тэхналагічна працэса новых відуў вытворчасці. Выступаючы на нарадзе дэлегат Інстытута тав. Пузаваў чамусьці моўчкі абійшоў гэтыя пытанні.

Характэрна выступленне наркома Мясалоўчай прамысловасці БССР тав. Салаў-ева. 45 мінут ён гаварыў аб тэхналагічна вытворчасці мясных прадуктаў і ні адным словам не абмяоваў аб адставанні мясных і мясных прадпрыемстваў, аб дронным выкарыстанні імі адкаго для масавага выпуску прадуктаў харчавання.

З вялікай увагай нарада слухала выступленні работнікаў харчовай прамысловасці заходніх абласцей БССР. Гаворачы аб вялікіх перспектывах, якія ў іх ёсць для развіцця мясцовай прамысловасці, яны разам з тым указвалі на недастатковую даламогу, аказваемую ім рэспубліканскімі арганізацыямі.

З ірвай, змястоўнай прамовай, дэла сутарэты ўдзельніка нарады, выступіў сакратар ЦК КП(б)Б тав. П. К. Палама-роўка.

У рабоце нарады прымаюць ўдзел таксама сакратары ЦК КП(б)Б тт. Кулацін і Праква.

На вачэрнім пасяджэнні выступіў намешнік наркома мяса-малочнай прамысловасці БССР тав. Кожарыч, пачатковы галоўдзельца БССР тав. Шаўроў, старшыня Белкапрамсавета тав. Марголін, нарком харчовай прамысловасці тав. Горып. Усяго ў спрэчках па дакладу тав. Ваневея выказалася 33 чалавек.

Над бурны, доўга не амаўкаючыя ангалымесцы прыняты прывітальнае пісьмо прадвару нарады таварышу Сталіну.

Нарада прыняла зварот да ўсіх работнікаў харчовай прамысловасці, прамааперна і калгасцаў БССР, у якіх залягае ўся мерна развіццю мясцовай харчовай прамысловасці з тым, каб стварыць у рэспубліцы багацце прадуктаў.

Ператворым Мінск ва ўзорны на чыстае горад

АБ РАБОЦЕ САНАІТАРНАГА ТРЭСТА

Пагода з раіны была добрая. Але праў некаторы час на небе паявіліся чыары, падняўся-закаруселіў вихор. Слупы шылу, смелца, пяску палыхалі наўздаж вуліцам, абсыпаючы прахоўцаў.

Дворніца Макароўч (домаўпраўленне № 116), паліпшоўшы па дварніцы Шапачкінай (домаўпраўленне № 125), залаволена пражала:

— Восі ўсё добра, Шапачкіна, што не падмяталі. Надвор'е, бачыш, памало нам.

У кіраўнікоў Мінскага санітарнага трэста была іншая думка аб надвор'і. Загадчы трэста т. Марголін, памігнута павараўца ў абло, з абурэннем гаварыў свайму наменіку:

— Бачыш, якая агітпацыя! Што робіцца на вуліцах! Больш раз у домаўпраўленнях, горкжупраўленнях і ў горкомтасе гаварылі аб дрэнянай рабоце дворнікаў, і нічога не зроблена.

Вечер папсцова супакойваўся. Марголін дастаў аркуш паперы і пачаў нешта пісаць. Але завінелі пражалены тэлефонны званок. Марголін зняў трубку.

— Слухай, дзюль, з горсавета? На нараду прыйсці? Добра.

Затым разгаварыў другі званок.

— Слухай. З Наркомгаса? Па якую нараду? І яку на нараду ў горсавет. Да вас абавязкова? Добра.

АТЭСТАЦЫЯ НАСТАЎНІКАЎ БССР

Ва ўсіх абласцях БССР заахараваўца атэстацыя настаўнікаў, не праішоўшых яе ў 1938 годзе. Усяго павіна быць атэставана каля 11 тысяч чалавек. У Чэрвеньскім раёне, Мінскай абласці, гэта работа поўнасьцю праоблена. 60 педагогаў прывосена зване настаўніка пачатковай школы, 19—настаўніка сярэдняй школы з правам выкладання ў першых класах і 13—зване настаўніка сярэдняй школы. Усім ім выданы атэстацыі.

Астабавілі, як не справіўшыся з работай у школе і не маючы адпаведнай педагогічна асеты,—5 чалавек. У раёне з 560 настаўнікаў 555 займаюцца звычайнай педагогічнай асетай.



Група камандараў вытворчасці Гомельскага мясцовага сельскагаспадарчага вытворчага ўдзелу. Злева направа: Е. Е. Архіпчына — мастацкі літэратурна дэпа, былы сябар; В. Р. Пабурончы — вылучаны ў чынар старшым мастрам механа-аборачнага пяхі, былы сябар; І. П. Давыленч — мастацкі механа-аборачнага пяхі, былы сябар; Ф. М. Савіна. (Фотакронка ВЕЛТА)

Пятнаццаць год саюза ваяўнічых бязбожнікаў

Эксплаататары, добра ведаючы, што рэлігія падтрымлівае іх панаванне, усімі сіламі стараюцца атрыць рэлігійным ядам сваюмоцна працоўных.

Аб ролі рэлігіі ў эксплуатацыйных грамадстве Ленін пісаў: «Усе і ўсяяны працягваючы класы адлучаюць патрэбу для аховы свайго панавання ў двух сацыяльных функцыях: у функцыі катя і ў функцыі пана. Кат павінен падаўляць пратэст і абурэнне прыгнечаных, поў павінен рэскаваць ім перспектывы (гэта асабліва зручна рабіць без парукі за «ажыццяўляюць» такіх перспектывы...) знякнення няпачастай і афар пры захаванні класавай дзяржавы, а тым самым прычынаю іх з гэтым панаваннем, адцягваюць іх ад рэвалюцыйных дзельцаў»; патрываць іх рэвалюцыйны настрой, разбураць іх рэвалюцыйную рашучасць» (Ленін, т. XVIII, стар. 259).

Пазбаўшым царкву праўоў, якімі яна карысталася, савецкая ўлада вызвала народ ад гнёту гэтага буйнага капітала, пахемчыка і гандляра, якіякі саўдэрапа на шы працоўных, вызваліла народ ад духоўнага прыгнечання.

Пасля Вялікай Бастрычынскай сацыялістычнай рэвалюцыі ў корні змянілася абстаноўка, у якой разгортвалася барацьба дашай партыі супроць рэлігіі. Упершыню былі створаны ўмовы для масавай сістэмацкай антырэлігійнай прапаганда. Гэта прапаганда ўдзель саб'я неадпавядаючым частку нашай агульнай прапаганда марксізм-ленінізма.

У сакавіку 1922 г. Ленін у артыкуле «Аб значэнні ваяўнічага матэрыялізма» пісаў, што антырэлігійная прапаганда з'яўляецца дзяржаўнай работай. Влалзімір Ільіч абавязваў дзяржаўныя ўстанова і ў тым, што барацьба з рэлігіяй вядзецца велікім вяла, вельмі незвальняюча.

Ленін лічыў немагчымым весці антырэлігійную прапаганда толькі апаратным шляхам і ўказваў на неабходнасць прыцягнення да арганізацыі масавай антырэлігійнай прапаганда ўсіх сіл савецкай грамадзасці.

васпі прапаганда супроць рэлігійных прадэсудкаў...

бо ўсякая рэлігія ёсць нешта працудэлае навуцы» (Сталін, «Пятнаціленінізм», выд. 10-е, стар. 192).

За 15 год свайго існавання СВБ праваў велізарную работу. Ён з'яўляўся першым памочнікам камуністычнай партыі і савецкай ўлады ў цяжкай і складанай справе перавыхавання працоўных, перамагчы ў іх сазнанні рэлігійны перажыткаў. Антырэлігійная прапаганда, праваліцца праз газеты і журналы, лекцыі, гуляры, чыткі, даламога мільёнам працоўных зраўнець рэакцыйную ролю рэлігіі і духавенства, уясніць антынавуковую сутнасць усякай рэлігіі.

дзейнасці. Антырэлігійная прапаганда сяр...

дзейнасці. Антырэлігійная прапаганда сярэдняй вероўчым вядома рэчце недастаткова. Галоўны неахоп рабцы СВБ, які праваліцца ўказваў дэлегат Варшавскага Савета СССР І. І. Гулаў, зааглаваўца ў тым, што Совет бязбожнікаў зусім неахопана скаротэ-ваюцца працудэлаўца Сталінскай Вялікай тэатры свабоду антырэлігійнай прапаганда. Добра ўзоры работ актывістаў-бязбожнікаў агітравалі тонучы ў масе фактаў дронна настаўляючай тэатры наставі арганізацыі СВБ. Усё яшчэ с'ява прыдуга да антырэлігійнай прапагандай бовенна інтэнсіўна, краіне веліцэ-тавова скаротэ-ваюцца друк. Няма моцнай сувязі дзюек СВБ з комсамольскімі арганізацыямі, з органами народнай асеты і навуковымі ўстановамі.

У свяце раённага XVIII з'езда ВКП(б) саво ваяўнічых бязбожнікаў павінен грунтоўна перабудаваць і наменіць сваю работу. Коўна ячэйка СВБ павіна стаць прапаганда-агітатыйнай арганізацыяй, вядучай барацьбу супроць рэлігіі, выкрываючай яе эксплуатацыйную сутнасць і шкідную дзейнасць паноўска-сакганічных элементаў СВБ павінен ахапіць сваёй работай не толькі горад, але і вёску, глыбей праіна-нуць у калгасы, саўгасы, сёлы, вёскі.

СТВАРАЮЦЬ РАССАДНІК ЗАРАЗЫ

Нядаўна на старонках «Звязды» група прафесараў г. Мінска ўзяла пытанне аб чыстаце вуліц і двароў горада.

Анак ілі міліцыя, ні домаўпраўленні яшчэ не разгаваралі на гэта пысьмо. На міліцыі дварах і вуліцах, асабліва на з'ездах, па-ранейшаму брудна.

На Клябанскаму завулку праз раку Свіслач будучаства мост. Будавнічыя арганізацыі не адгарадзілі месца пабудовы і таму неамагчымы прывосці ў культуры выгляд двор дома № 9, які мажуе з будоўлі. Яшчэ горш становішча жыхароў дома № 18 па гэтаму-ж завулку. Гэты дом фасадам выходзіць на будоўлю моста. Акрамя таго некаторыя шоферы мачаі перад сваімі домам звальваюць смецце, Дзюні гэтага і суседніх дамоў вымушаны гуляць каля домаі.

Мытары дома № 18 па Клябанскаму завулку.

А. САЛАУЕУ.

СКВЕР ПЕРАТВАРЫЛІ Ў ЗВАЛЧАНАЕ МЕСЦА

(Пісьмо ў рэдакцыю)

Старыя жыхары раёна Ніжняга базара добра паматаюць, які бруд, антысанітарныя панавалі тут калясці. Савецкая ўлада паклала канец беккультуры. На месцы крытага рынка быў разбіт і агароджаны сквер, пасаджаны дрэвы, зроблены клумбы, сенажкі, паставлены лаўкі.

Ператорым балоты ў квітнеючыя палі і сенажаці

КАЛГАСНІКІ ЛЮБАНЫЧЫНЫ НА АСУШЦЫ БАЛОТ

БАГАЦЦІ БАЛОТ

Велізарныя багатствы топя ў сабе нашы балоты. Асушаныя тарфяныя масівы, скарыстаныя пад пасевы, даюць рекордныя ўраджай азерных, тэхнічных культур і кармавых...

Асушка балот у Любанскім раёне пачалася 12 год назад. У 1929 годзе сяляне — члены Абычнага меліярацыйнага таварыства — упершыню засялі азерныя культуры і кармавыя...

У 1930 годзе, пасля стварэння саўгаса імені 10-годдзя БССР і калгаса імені БАВА, плошча асушаных балот павялічылася да 300 гектараў, а ў 1934 годзе — да 1000 гектараў.

У 1934 годзе ў раёне разгорнуліся больш масавыя меліярацыйныя работы. У 1937 годзе плошча асушаных балот была дзевяціна да 7.896 гектараў, а ў мінулым годзе — да 13.544 гектараў. 13.286 гектараў гэтай плошчы ўжо засяваецца зернявымі культурамі і травамі.

46 калгасаў раёна (а 52) маюць ужо асушаныя балотныя плошчы. У арганізаваным калгасе імені БАВА асушаных зямель налічваецца 1200 гектараў, у калгасе «12-годдзе Кастрычніцкай рэвалюцыі» — 872, у «Новыя жытці» — 493, у «Дружба» — 365, «Чырвоныя Кастрычнікі» — 416.

На асушаных балотах вырошчваюцца разнастайнейшыя сельскагаспадарчыя культуры: жыта, авёс, ячмень, пшаніца, проса, бульба, буряк, бруква, капуста. На балоне велікі добра роўніц нахорка, а такія культуры, як канопы і кол-сацы, знайшлі тут сваю сапраўдную радзіму.

Калгас імені БАВА ў 1939 годзе атрымаў па 12 цэнтнераў зерных і 557 гектараў. Ураджай ячменю склаў па 20 цэнтнераў з гектара, ураджай канопель-саломкі — па 50 цэнтнераў, шматгадовы траў — па 46 цэнтнераў.

Не меншыя ўраджай на асушаных балотах збіраюць і калгаснікі сельскагаспадарчай аршэі «Чырвоны Кастрычнік». Яны атрымалі з гектара на 32 цэнтнеры проса і на 83 цэнтнеры авёс сенажных траў. Па 60 цэнтнераў махоркі з гектара атрымліваюць у калгасе «Ударнік», па 27 цэнтнераў азімага жыта — у «Чырвонай змені».

За высокай ураджай на балотных глебах калгас імені БАВА атрымаў па Усеагульнай сельскагаспадарчай выставіцы ў лютым 1-й ступені і прэміраван 10.000 рублям і легкавой аўтамабільнай. 9 перадавых калгаснікаў раёна за высокай ураджай на балотах і за актыўнае разгорванне меліярацыйных работ узнагароджаны малымі сярэбранымі медалямі.

Пачатак асушка 5.000 гектараў балот на металу ферганцаў з'яўляецца выдатнай ініцыятывай калгаснікаў Любаншчыны. Воляй калгаснага сялянства на былых балотах і неадступным балоне праз год заручэне жыта і пшаніца, зацвіце бульба і кол-сацы.

Г. КУНЦЭВІЧ, галоўны агроном Любанскага райземадзела.

ДАПАМОЖАМ КАЛГАСНІКАМ У АСУШЦЫ БАЛОТ

Па прыкладу калгаснікаў сямейнай Фергані калгаснікі і калгасніцы нашага раёна вышлі на масавую асушку балот. Творчы парыв і энтузіязм калгаснікаў выкарыстоўваюць у сваёй працы ў асушцы балот, што ў баку ад гэтай важнай справы не могуць заставацца і настаўнікі.

Іх толькі скончыўся вучэбны год у нашай школе, а разам з усімі калгаснікамі ўзяла ланцуг і 23 мая вышлі на асушку балот. Прадуючы ў змені з іншымі дзятчатамі, я ў першы дзень выкапала 2 з палавінай нормы, усе наступныя дні таксама значна перавыконваю заданне. Я рада сваю працаваць на асушцы балот да поўнага выканання ўзятых калгаснікамі абавязанасцей. Работа залінае мяне.

Я лічу, што ўсе настаўнікі нашага раёна могуць аказаць вялікую дапамогу калгаснікам у іх рабоце. Гэта зусім не значыць, што ўсе настаўнікі павіны ўзяць да ланцуга, але правільнае гутарак, разгорванне палітыка-масавай работы на асушцы балот і павіны зрабіць велікі многа. Надалей выпуск насаджэнняў, аформіць дошку сельскагаспадарчай спарбіншты — пачотны абавязак настаўніка.

Давайце, таварышчы настаўнікі, актыўна дапаможам калгаснікам у іх рабоце!

Люба ШЫНОУСНАЯ, настаўніца забалочнай пачатковай школы Любанскага раёна.

ПАГЛЯДЗІМ, ХТО КАГО АБГОНІЦЬ

Мне 58 год. Але працаваць на балоне, асушаць зямлю для сабе, для дзяцей і ўнукаў я лічу за вялікую чысьць. Першы раз я вышлі на балота 15 мая. Узяўшы ў рукі грабарскую ланцугу, я аказаў Леаніду Хаустовічу, калгасніку нашай аршэі:

— Ну, сынок! Табе 30 год, мне 58. Давай на выпердзі, хто больш канавы пракапае!

І за першы-ж дзень я выпрацаваў дзве нормы. А папер я выпрацаваў па тры з палавінай нормы і сваё паршывства, спянаючы, не адымаў нікому.

Будзем спарбінчаць, будзем асушаць нашу багату зямлю.

Сцяпан ФІЛАЗАВІЧ, калгаснік сельскагаспадарчай аршэі «Пражэктар», Любанскага раёна.



Кожны дзень на асушцы балот у калгасе «Чырвоная Арэса» выходзяць да 300 калгаснікаў. На здымку (злева направа): калгаснікі Н. Трубыч, В. Барыш, О. Насановіч, Р. Пышэўская і П. Насановіч ідуць на работу. Яны штодзённа выконваюць норму на 200-350 процантаў.

КАЛГАСНЫЯ ГРАБАРЫ

Калгаснікі Мала-Гарадзячынскага сельскагаспадарчага раёна першыя ў Любанскім раёне пачалі асушаць спрадвечныя балоты і першыя датарынава выкапалі сваё абавязанасць. На балоне было ашча поўна вады, калі 400 калгасных грабароў сельскагаспадарчых аршэй «Дружба», «Чырвоная Палесся» і «Чырвоная Арэса» пачалі пракапаць першыя калектары і асушачнікі.

Людзі стаялі на калені ў вадзе. Але яны ўпорна насуналі на балота, штодня адабываючы для сваіх калгасоў новыя калектары багатых зямель.

Перад выхадом на балоты калгаснікі абавязаліся асушыць 450 гектараў. Але напярэдні XVIII з'езда КП(б)У і калгаснах пракапілася хваля сацыялістычнага спарбінства. У чысьць з'езда і ажыццяўляў Усеагульнай сельскагаспадарчай выставіцы калгаснікі рашылі датарынава выкапаць сваё абавязанасць і асушыць дадатковыя плошчы.

Ішчы з большым энтузіязмам пачалі працаваць у калектарах жаночыя брыгады. Лепшыя калгаснікі і калгасніцы: Нікалай Трубыч, Ольга Насановіч, Васіль Барыш, Васіль Дзяжковіч, Лявон Насановіч, Раіна Пышэўская, Піхон Касабуцы, Дзямітр Лагун, Леон Насановіч.

Землечарпалка пракладвае шлях

Дзясць дзён я працую на экскаватары, дапамагаючы калгаснікам Любанскага раёна пракладваць магістральныя каналы праз нізінны Палесся, праз багнэ балот. Выдатная савецкая тэхніка мабілізавана на дапамогу калгаснаму сялянству ў барацьбе з цырыдай, у барацьбе за высокі стабільны ўраджай, які атрымліваюць калгаснікі на асушаных балотах.

Прастудзіўшы да работы, я заключыў дагавор на сацыялістычнае спарбінства з камплетамі другой і трэцяй змен Ш. Калініным і Г. Алексіевічам. Пачаў яшчэ больш вышчыць складаныя механізмы, узяўшы сваю прадуцыйнасць працы.

Прайшло толькі 10 дзён. Аднак мы ўжо змаглі працеці і расчыніць 1.000 метраў буйнага магістральнага канала, які з'явіцца водазборам многіх асушаных зямель.

НА БАЛОТАХ ПАЛЕССЯ

Вёска Сарачы стаіць на ўзгорку на двух берагах ракі Арэсы. Тут калгас «Чырвоная змені». У вёсцы пяць. Дзевяць многіх хат значныя. Мужчыны, жанчыны, падлеткі — усе вышлі ў майскі пачэты дзень на асушку балот. Ужо некалькі дзён калгаснікі і калгасніцы ўсе, яны адна дружная сям'я, рыюць канал, асушачнікі.

Даўгаю стужкай цягнуцца прыгожыя магістральныя каналы. З усіх калектараў, асушачняў на каналу сцякае балотная вада ў раку Арэсу. Калгаснікі рыюць калектары, які праз дзень — ля забар'е ў сабе воды з вялікіх балотных масіваў. Новыя дзсяткі і сотні гектараў балот асушаць калгасны спарбінства за паршывства. Многія калгаснікі і калгасніцы даўно перакрылі ўсталяваныя нормы.

На правым бэку Арэсы размясціўся калгас «Ударнік». І тут штурмуюць балоты. 200 чалавек з грабарскімі ланцугамі ў руках выкапваюць дзсяткі кубаметраў тарфяной масы, пракладваюць калектары асушальную сетку.

Наршывства ў спарбінства з чырвонымі калгаснікам павіна быць за намі! — закліваюць калгаснікі.

...Гэта было 19 мая. Калгаснік Махвель, развіваючы станаўчатыя металы работы, рашыў устанавіць вытворчыя рэкорды на вышчы тарфяной масы з калектара 24 кубаметры замест 8 — такіх жа першыя рэзультаты. Дзямітр Сухан хутка перакрыў гэты рэкорд. Ён вышчыў 27 кубаметраў торфамасы.

Таня Ланцкі і іншыя перадавікі былі занесены на дошку пачоту, вышчываючы пры сельскагаспадарчай аршэі ўжо вышчылі на 2,5 і 3 нормы.

За 8 дзён алманай работы на асушцы балот калгаснікі Мала-Гарадзячынскага сельскагаспадарчага раёна абавязаліся выкапаць сваё абавязанасць. Яны асушылі 650 гектараў. Але і на гэтым не спыняючы калгасныя грабары перадавага сельскагаспадарчага асушачня.

Як і раней, на балоты вышчываюць сацыялістычныя ларкі, палёзніца папіросы, махорка, цукар, канцідэрскае вырабы.

У брыгадах і звычэй працуюць агітары. Яны рэгулярна праводзяць чыткі газет, арганізуюць гутаркі. Але гэтага недастаткова. Чаму-б, напрыклад, не прывесці ў наш адалены сельскагаспадарчы асушачнік?

Будзем спадзявацца, што гэта патрабаванне калгасных грабароў будзе нашчас пачута тымі, хто абавязан абслугоўваць тыміж людзямі, вышчыўшым на балотах.

Ш. ПЯСЕЦКІ, парторг Мала-Гарадзячынскага сельскагаспадарчага раёна.

Г. МАРУЦІН, машыніст-экскаватаршчыні

За сваю змену — за 8 гадзін — я выкапаў землечарпалкай 460 кубаметраў зямлі, замест 120 па норме.

Упердзе яшчэ 8 кілометраў пракладкі канала. Гэта адназначная работа павіна быць выканана ў найкаротчай тэрмін, бо найменшае замаружжанне затрымае разгорванне масавых меліярацыйных работ у трох буйнейшых калгасных раёнах.

І вазьму ад сваёй машыны ўсё, што толькі можна, каб хутчэй пракласці канал туды, дзе калгаснікі адабываюць ад вады і багны багнейшыя плошчы. На рэчышчы каналу спадуюць у Арэсу і Прыпяць тысячы кубаметраў вады, што заліва тарфяныя прасторы.

І гарджуся тым, што дапамагам калгаснікам ператвараць балоты Палесся ва ўраджайныя палі і сенажці.

Г. МАРУЦІН, машыніст-экскаватаршчыні.

ПАД СЦЯГАМ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАГА СПАРБІНСТВА

З верай у сваю перамогу, з імем Сталіна на вуснах вышлі калгаснікі Любаншчыны на асушку спрадвечных балот. 49 калгасаў раёна ўключыліся ў паход за авасенне новых зямель, за асушку ў гэтым годзе 5.000 гектараў высокаўраджайнай балотнай плошчы.

Наш Турокскі і Юшкаўскі сельскагаспадарчыя аршэі знаходзіцца калгас «Чырвоная Слабода». Ён адным з ініцыятараў гэтага выдатнага паходу.

14 мая пасля завяршэння масавай асушкі на балота вышлі першыя брыгады калгасных грабароў. Велізарны магістральны канал даўжыняй ў 9 кілометраў 300 метраў павіны былі пабудаваны калгаснікі Турокскага сельскагаспадарчага асушачня 500 гектараў балота. На сёння каля 4 кілометраў гэтага канала пабудавана. На пракладцы яго штодня працуюць яе менш 250 калгаснікаў.

Законлены творчым уздымам, змагаючыся за ператварэнне балот у квітнеючыя палі і сенажці, грабары калгасоў «Пражэктар» і «Сталёвы конь» паказалі выдатны ўзровень работы. Яны ўвесь час спарбінчаюць за датарынавае і высокакачэснае завяршэнне будаўніцтва канала.

У спарбінства грабароў двух перадавых калгасоў ўключыліся і калгаснікі сельскагаспадарчых аршэй «Палесся», «Чырвоная Слабода», «Чырвоны Бор» і «Чырвоны Асаў». Пераходны чарковы сьпіс, які ўвесь час трымаюць калгаснікі сельскагаспадарчай аршэі «Пражэктар», перайшоў у перадавую брыгаду калгаса «Сталёвы конь». А сёння за чырвоны пераходны сьпіс, за рэкордную вышчыўку на кожнага грабары змагаюцца ўжо новыя ўдарныя брыгады калгасоў «Палесся» і «Чырвоная Слабода».

Лепшыя людзі калгасоў «Сталёвы конь» і «Палесся» тт. М. Калыш, Засмоўці, П. Дубіна, Ф. Пышэўка, І. Бруй, Я. Аляхавіч, М. Курільчык і першыя ініцыятары пракладкі канала давалі па п'яці — звыш нормы за змену. Сёння ў рэзультат сацыялістычнага спарбінства паміж зменамі і брыгадзі яны вышчываюць за змену па 5-6 норм.

Масавы-палітычная работа, культурнае абслугоўванне пракладчыкаў магістралі, актыўнае дзейнасць сацыялістычнага асушачня ў гэтым годзе шырочаюць разгорванню меліярацыйных работ. У рэзультат на сёння канал пракладзены даўжыняй 2 кілометраў.

Пышчэныя калгаснікі сельскагаспадарчай аршэі «Ударнік», Любанскага раёна вышлі на масавую асушку балот. На здымку: жанчыны на пракладцы калектара.



Пышчэныя калгаснікі сельскагаспадарчай аршэі «Ударнік», Любанскага раёна вышлі на масавую асушку балот. На здымку: жанчыны на пракладцы калектара.

Перамога, Турокскага сельскагаспадарчага асушачня, які выкапаў сваё заданне на 66 проц. Лепшыя калгаснікі гэтай аршэі П. Дубіна, М. Марцаў вышчываюць за змену па 24 кубаметры тарфяной масы, выконваючы за дзень чатыры нормы. Калгаснікі сельскагаспадарчых аршэй «Палесся» на плане павіны асушыць 40 гектараў. Ужо асушана 30 гектараў. Сёння тут працавала намога — 20 чалавек, але кожны з іх выкапаў за 2-3 нормы.

Лепшыя ўзоры высокай прадуцыйнасці працы паказваюць калгаснікі Рыгор Галай і Пётр Кулага, выконваючы за дзень на 6 норм. Брыгадзір Дзямітр Асера, які і Пётр Кулага, вышлі на работу з жонкай. У яго ідзе многа часу на арганізаваную работу ў брыгадзе, аднак ён не адстае і на пракладцы свайго ўчастка калектара. У чару разам з жонкай ён вышчыў 40 кубаметраў тарфяной масы.

Прайшло толькі 5 дзён з пачатку масавага выхалу калгаснікаў Любаншчыны на асушку балот. За гэты кароткі прамежак часу многія забалочаныя масівы змянілі сваё аблічча. Роўныя магістралі, прыгожыя калектары і асушачнікі працягнуліся на велізарных тарфяных масах. У анім Любанскі сельскагаспадарчы пракладзены 3500 метраў калектараў і 2500 метраў асушачня. У Асавенскім сельскагаспадарчым калгасе тав. Марута, стаячы ля калектара, напаліваючы апаўненага вадой, робіць поўныя кіды, угрызаючыся ў першы балот.

Праз пяць дзён мы павіны закончыць асушку 50 гектараў, — гаворыць ён.

У канал упала новая магістраль. Яе пракладваюць грабары васьмі суседніх калгасоў. Наперадзе ідзе калгас

жыцьё на тры з палавінай кілометра. Асушальніку пабудавана 3.000 метраў.

Да гэтай пачотнай і напружанай работы задала падрыхтавацца партыйная арганізацыя сельскагаспадарчага асушачня, партыйныя калгасныя, настаўнікі, гурткі мастацкай самадзейнасці. Спачатку ўзяліся за падрыхтоўку ланцугу, інструментарыя. Некалькі ланцугу закупаў. Баля 240 ланцугу перапрабілі ў 6 калгасных кузнях з шэфіляў. У калгасе «Сталёвы конь» падрыхтавалі 15 драўляных шэфіляў для адзіняна вады в канавы.

Калгасы, якія знаходзіцца халёва ад месца пракладкі канала, свечасова пабудавалі і аб арганізавалі грамадскага харчавання. У калгасе «Палесся» і «Сталёвы конь» вылучылі спецыяльных павароў і вышлі на балота са сваімі нахотнымі кухнямі.

Сельская сааператыва арганізавала штодзённую выезды на балота ларкоў для продажу калгаснікам папірос, махоркі, цукерак, цукру, пячэня, квасу і іншых прадуктаў. Для дастаўкі людзям свежай і зброякаснай вады кожны калгас вылучыў спецыяльнага чалавека, які павозіць ваду ў бачонках.

Выключную ўвагу мы звярнулі на культурнае абслугоўванне калгаснікаў, вышчыўшых на асушцы балот. Сярод іх працуюць 12 агітатараў — кохсамольцаў і настаўнікаў, штодзённа выпускаюцца насаенная газета. Калгасныя пісьманосцы Іван Паўтэ і Павел Аляхавіч абходзяць брыгады і звычэй і разглядаюць калгаснікам газеты і пісьмы.

У абязоцы перапыхаў і ў час адпачынку граюць 2 патэфоні. Германісты Нікіфар Папко з калгаса «Чырвоная Слабода» і Вары Татур з калгаса «Пражэктар» веселяць моладзь і старых пасля работы.

Гэтым днём на балоне адабывае першая пастапоўка калгаснага драматычнага гуртка. Пасля пастапоўкі моладзь сьпявае народныя песні.

Мы адвар'юем у балота 500 гектараў ураджайнай зямлі, павялічым багатствы сваёй славян сацыялістычнай радзімы, робім багачэйшы калгасны працадзень.

Т. Т. НЕСЦЕРАУ, парторг першага вытворчага ўчастка.

5 НОРМ ЗА ЗМЕНУ

Сотні год балоты гублілі і мучылі палёзніка. Толькі большэвікі смела ступілі на балотную дзямку, і яна ператваралася ў багатыя новыя палі і сенажці.

Мы ўчатырох першыя вышлі на балота, калі яшчэ ішла саўба. Мы везлі, што адваляць ад непрацадзай багны 5.000 гектараў зямлі за 20 дзён — справа вялікая і напружаная.

Гэта было 14 мая. У першы дзень мы выпрацавалі на пракладцы магістральнага канала ўсё па 6 кубаметраў на чалавек. На другі дзень мы ўжо вышчылі па 12 кубаметраў тарфяной масы, а на трэці яшчэ боліш.

Най велікі перапражэдала вада, якая заліва балота і прапаліла ў пракладваемую магістраль. Тамы мы навучыліся рабіць спецыяльныя перамаўкі для затрымання вады. А калі пачаўся масавы выхал на балота, вылучылі спецыяльнае вярно на пабудову перамаўкі. Гэта намнога ўздымае прадуцыйнасць працы калгаснікаў, якія працуюць перамаўка ў калгаснае канала.

Праз тры дзень мы пачалі вышчыць за змену па 20 кубаметраў тарфяной масы. Але тут-жа даведзілі, што за 20 кілометраў ад нас — у калгасе «Ударнік» вышчылі за змену па 27 кубаметраў. І ўключыліся ў сацыялістычнае спарбінства з суседнім вярном, мы пачалі ўдасканальваць свае прыёмы і металы работы.

Мы пачалі працяваць вострымі ланцугамі і штодзённа падраўнаем іх на работе. Навучыліся хутчэй рабіць ашчэ, адразу шры вышчылі з калгасна тарфяной масы. Спарбінчаючы паміж сабой і з суседнімі вярномі грабароў, уадаканальваючы сацыялістычнае спарбінства з суседнім вярном, мы пачалі ўдасканальваць свае прыёмы і металы работы.

Мы пачалі працяваць вострымі ланцугамі і штодзённа падраўнаем іх на работе. Навучыліся хутчэй рабіць ашчэ, адразу шры вышчылі з калгасна тарфяной масы. Спарбінчаючы паміж сабой і з суседнімі вярномі грабароў, уадаканальваючы сацыялістычнае спарбінства з суседнім вярном, мы пачалі ўдасканальваць свае прыёмы і металы работы.

Ангел ЦЫБУЛЬКА, Іван БРУЙ, Міхал КУРЫЛЬЧЫН, Іван ДОУБІН — калгаснікі сельскагаспадарчай аршэі «Сталёвы конь», Любанскага раёна.

ЗА НОВАЯ ПАСЫШЧЫ І СЕНАЖАЦІ

Паход калгаснікаў Любаншчыны на асушку і авасенне ў гэтым годзе 5.000 гектараў балот мае выключнае значэнне ў справе стварэння моцнай кармавой базы для нашай сацыялістычнай жывёлагадоўлі. Як ні хадзіла, а ў Любанскім раёне ў большасці калгасоў у гэтым годзе некалькі кармоў. У калгасе, які маюць сотні гектараў вышчыўшых, па сутнасці няма дзе пасышчы стада. Рэдка і малапалюна асака, якой нахотвалі на 2-3 вазы з гектара, не магла колькі-небудзь забяспечыць кармаві прастуе стада калгасных ферм.

Пасля асушкі балот месца рэзкай асака зоймуць сеныя травы, караньпалоды, зернавыя. Тысячы гектараў штурчын дугоў і пасышчы з багатым сенажным травасцю накрываюць вялізныя прасторы былых балот. Паўжыныя травасцюсці, што дадуць на два ўкосы ў год, забяспечыць кармаві павоенае і патроенае пагадоўе жыццям.

На грубых падліках, асушаных сьлёта 5.000 гектараў балот дадуць 15.000 тон высокакачэснага сена, 2500 тон зярна, 25.000 тон караньпалоды і 350 тон пянькі-валаска. Атрымаўшы столькі дадатковых кармоў, калгаснікі Любанскага раёна змогуць намога ўзяць прадуцыйнасць жывёлы і павялічыць яе пагадоўе.

На асушаных тарфяных добра расце кармавая капуста і кармавыя бурякі, якія павялічваюць рэзервы сакавітых кармоў для нашай жывёлагадоўлі. Кармавая капуста велікі добра захоўваецца за глыбокай зімы. Адна гектар кармавай капусты, пры сярэдням ураджай ў 450 цэнтнераў, можа забяспечыць кармаві на працягу 7 дзён сто доўжных кармоў. Выключнае значэнне маюць культурныя пасышчы, якія будуць створаны на асушаных масівах.

Асушка дадатковых плошчаў і стварэнне моцнай кармавой базы дадуць магчымасць паспяхова вырашыць пастаўленую партый і ўрадам задачу — павялічыць у тропіх паштоўны пагаў ў буйнай рэзайт жывёлы на 40 процантаў, свіней на 100 процантаў і асечак на 110 процантаў.

В. О. БОНДАРАУ, зоатэхнік Любанскага райземадзела.

НЕ АДСТАНАМ АД МУЖЧЫН

Кажуць, што балоты Палесся горш за ўсё даваліся ў знакі мужчынам. А хіба не мы, жанчыны, мучыліся без гароду і палы? Намы каровы ўзмык неаддалі, бо на балоне не навошч сена.

І вось, як толькі ў калгасе загаварылі аб асушцы балот, мы першыя рашаліся за масавы выхал на меліярацыйныя работы. Разам з мужчынамі мы пачалі апаўз'яваць ад вады нашы будучыя гароды і пашу.

# ВАЙНА ў ЗАХОДНЯЙ Еўропе

## Зводна вярхоўнага камандавання Германскай арміі

БЕРЛІН, 28 мая. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро аб'явіла наступную зводку свайго вярхоўнага камандавання аб вярхоўнай сіме Германіі:

«Буйныя баі ў Фландры і ў Артуа дасягнулі свайго вышэйшага напружання. У жорстай схватцы нашы войскі змаглі супрацьстаяць саюзнікам і ўжо паспеў самакнуты калонны вакол непрыяцельскай арміі. Аперацыя германскіх войскаў была падтрыманая ўмоўнымі дзеямі авіяцыі. Пасля буйных баёў з бельгійскай арміяй германскія войскі ўмацаваліся на 10 кілометраў ад Бруге і Туру. Германскія войскі працягнулі наступ на іх у блыскучай наступальнай атацы. Пры гэтым знішчана 30 непрыяцельскіх танкаў. На поўдзень ад Барыняна германскія войскі перамаглі і адбілі непрыяцельскія контратакі. Страты непрыяцеля ў паветры за ўчарашні дзень склалі 91 самалёт. З іх 63 было збіта ў паветраных баях, 11 — зенітнай артылерыяй. На адным аэрадроме знішчана 15 непрыяцельскіх самалётаў, 23 германскія самалёты не вырваліся на свае баі.

Партыяны збудаванні Дзюнкера знішчаны. У раёне паміж Баде і Дурам адзіны непрыяцельскі эмінец атрымаў пажыццёвае пашкоджанні.

На паўночным фронце ў раёне ніжняга цячэння Сомы германскія войскі адбілі атаку непрыяцеля, у якіх узятыя некалькі танкаў. Пры гэтым знішчана 30 непрыяцельскіх танкаў. На поўдзень ад Барыняна германскія войскі перамаглі і адбілі непрыяцельскія контратакі. Страты непрыяцеля ў паветры за ўчарашні дзень склалі 91 самалёт. З іх 63 было збіта ў паветраных баях, 11 — зенітнай артылерыяй. На адным аэрадроме знішчана 15 непрыяцельскіх самалётаў, 23 германскія самалёты не вырваліся на свае баі.

У Паўночнай Навегі адзначаны пачатковы званні германскай авіяцыі. У Баде разбурана агна ралістанцыя, другая можа пашкоджана. Збіта два непрыяцельскія самалёты. Як ужо ўказвалася ў спецыяльным паведамленні, германскія танкавыя калеры знішчылі ля бельгійскага ўзбярэжжа аднаго англійскага эмінеца і адна непрыяцельскую паловую локу. У ноч на 28 мая германскаму тэрэмнаму калеру ўдалося перамагчы непрыяцельскі транспарт у вамажэнце на 3.000 тон.

Англійская авіяцыя працягвала бесперапынную бомбардзіроўку неваенных аб'ектаў Паўночнай і Заходняй Германіі. Страты грамадзянскага насельніцтва налічваліся многія забітых.

## Капітуляцыя бельгійскай арміі

ПАРЫЖ, 28 мая. (ТАСС). Сёння раніцай выступіў на радыё прэм'ер-міністр Рэйно, які заявіў, што бельгійскі кароль Леапольд сёння аб'явіў капітуляцыю арміі і ўрада.

Візіям шлях на Дзюнкер, адкуль армія саможыў атрымаць спабяжэнне. Як указаў Рэйно, «бельгійскі кароль не падпісаў саюзнікаў аб капітуляцыі».

## Прамога рэйно аб капітуляцыі бельгійскай арміі

ПАРЫЖ, 28 мая. (ТАСС). Агенцтва Гавас перадае наступную звадку вярхоўнага камандавання прэм'ера Рэйно, зробленую на радыё:

«Я павінен паведамаць французскаму ладару аб сур'ёзнай пагэ. Гэгад пазізе адбылася сёння ноччу. Францыя не можа быць разлічана на дапамогу бельгійскай арміі. Французская і англійская арміі б'юцца супроць ворага на поўначы адны. Ваш вядома, якое было становішча пасля пераў нашай фронты 14 мая. Германская армія ўжылася пацям палінай арміяй, якія аказаліся раздзеленымі на дзве групы: адна на поўначы, другая на поўдні. На поўдні знаходзіцца французская групы, якія ўтрымліваюць новы фронт уздоўж рак Сомы і ў іх ляці Мажыно. На поўначы згрупаваліся тры саюзныя арміі: бельгійская армія, ан-

## Германскія крўгі аб капітуляцыі бельгійскай арміі

БЕРЛІН 28 мая. (ТАСС). У германскіх крўгах ўказваюць, што бельгійскі ўрад, не гледзячы на рашэнне караля аб капітуляцыі, намеран прадаўша барацьбу. Лічыць што нават калі частка бельгійскіх войскаў пойдзе за ўрадам, то ўдзельны ў блыжэйшых баі акупацыйныя войскі будуць рабыты. Яны не маюць гаручага, амуніцыі і адчуваюць патрэбу ў харчаванні.

пільскі эканамічны корпус і французская дывізія. Гэтыя тры арміі, якія знаходзіліся пад камандаваннем генерала Бланшар, сымбазіліся праз Дзюнкер.

## Мерапрыемствы ў Англіі супроць парашутных дэсантаў

ЛОНДАН, 27 мая. (ТАСС). Згодна аб'явіўшага ў Лондане афіцыйнага паведамлення, у арганізацыі ў Англіі карныя мярсовыя прамаветранай абароны, прызначаныя для барацьбы з магчымымі дэсантамі парашутнікаў.

Французская і англійская арміі абаранялі порт з поўдня і захаду, а бельгійская — з поўначы. Бельгійская армія па загалу свайго караля толькі што, у самым разгары кампаніі, капітулявала, не паліраўшы французам і англійцам і адкрыўшы германскім дывізіям дарогі на Дзюнкер.

## Заява бельгійскага прэм'ера Пэрло

ЛОНДАН, 28 мая. (ТАСС). Агенцтва Рэйтэр перадае: «Бельгійскі прэм'ер у гутарцы з прадстаўніком агенцтва заявіў, што Бельгія будзе вываля на староне саюзнікаў. Бельгійскі совет міністраў аб'явіў аб прадаўжэнні вайны пры любых акалічнасцях».

Далей Рэйно заявіў, што бельгійскі ўрад навакзавіў яму, што «рашэнне караля было прынятае супроць аднаўшай дукаі міністраў і што ўрад раіў ахвотна аднаўшай справе ўсе сілы Бельгіі, якія ён мае. У прыватнасці, бельгійскі ўрад намеран стварыць новую армію і дапамагач справе ўзбавлення Францыі».

## Ваенныя прыгатаванні Італіі

БУДАПЕШТ, 28 мая. (ТАСС). Некаторыя газеты прадаўжаюць пазасяваць умоўнае ваенныя прыгатаванні Італіі. Рыжскі карэспандэнт венгерскай газеты «Фюгетелен ма'арарас» мяркуе, што Італія ўступіць у вайну ў першай палавіне чэрвеня. Аналагічную думку выказвае таксама рыжскі карэспандэнт газеты «Хетфэ».

«Хетфэ». Ён заявіў, што стаяць за Італіяй у вайну ўступіць таксама Іспанія, якія заўсёды з пывасію глядзела на англійскае ўзаарніцтва ў Пярталеры. Венгерская газета «Неметэр» паведамляе з Рыма, што антыанглійскія дэманстрацыі і палаткі Італьянскага друку на саваніку апыніліся.

# Прамова Рузвельта

ВАШЫНГТОН, 27 мая. (ТАСС). Учора прэзідэнт ШНА Рузвельт выступіў на радыё з прамовай да амерыканскага народа. Ён пачаў сваю прамоу прапаловай аб аказанні дапамогі бжжанам у Еўропе і заклікаў слухачоў уносіць афраванні ў фонд амерыканскага таварыства Чырвонага крыжа. Рузвельт сказаў, нападла на ізаляцыяністаў. «Сярод нас многа людзей якія ў мінулым закрывалі вочы на пагэ за мяжой, пілька верачы заявам некаторых нашых амерыканскіх суграмадзян, што пазей ў Еўропе нас не датычаць і што ШНА з'яўляецца забудзена аставацца адзінай прамай у свеце, якая будзе весці сваю мірную працягу, што-б не адбывалася за граніцай. Сярод нас ёсць людзі, праца, іх меншасць, пераконаваныя ў тым, што мы можам забяспечыць сваю фізічную безапаснасць, ізаляваўшыся ў нашых кантынентальных граніцах — Атлантычны акіян на ўсходзе, Ціхі акіян на захадзе, Канада на поўначы і Мексіка на поўдні. У сваім павіненні кангрэсу на мінулым тыдні я прапаловаў марнасьць і неважлівасць гэтай ідэі. Зусім відавочна, што весці працягу абароны на аснове гэтай ідэі — значыць напранава на напад у будучым. Нарэшце, сярод нас ёсць невялікі лік людзей, якія наўмысна і свядома закрываюць вочы на тое, што адбываецца, таму што яны раіць працэдыраць знешняй палітыцы ўрада, адстаіваючы свой партыйны пункт гледжання і лічыць усё, што ўрад робіць, зусім выправільным».

Для ўсіх тых, хто з-за любові з гэтых многіх прычын закрываў вочы на пагэ і не халюць прызнаваць магчымасць набліжэння бургі, апошняя два тыдні азначалі крушэнне іх ілюзіяў. У іх ужо нізка ілюзія, што мы аддзелены, ізаляваны і таму застрахаваны ад небяспекі, ад якіх не забяспечана ні адна іная краіна. У некастрычных крўгах гэта грубае абуджэнне за рэачаснасці паразіла страх і мяжупа з пількай».

Далей Рузвельт акціў некаторыя аб'явавання, якія высюваліся ў апошні час старонікамі розных партыі, свяржачымі, што ШНА у сучасны момант уладуець самымі слабымі ўзброенымі сіламі. Рузвельт заявіў, што армія, флот і паветраныя сілы Амерыкі ў сучасны момант мацней, чым калі-б та ні было ў гісторыі ШНА ў мірыны час. Ён указаў, што за апошнія сем бжжотных год — 1933 года да 1940 г. — урадавыя расходы на марскія ўзбраенні перавысілі на 1.487 міль. далараў расходы за папярэдняе сем год. Асабовы састаў ваеннага флота павялічыў з 79 тыс. да 145 тыс. чалавек, уступіў ў строй і пачаў пабудаванні 215 новых ваенных карабёў. «Марская выгубнасць і бязважлівасць амерыканскага флота, — сказаў ён, — зараз нават вышэй, чым у часе сусветнай вайны. Сухпутныя і паветраныя сілы таксама сталі значна мацнейшымі». Указаўшы далей, што нагрэс у сучасны момант абмяроўвае пытанне аб павелічэнні ваенных аснаванняў. Рузвельт павялічыў, што «аірапаўнае становішча можа так змяніцца, што ў любы момант аказалася неабходным перагледзець нашы праграмы». Ён заявіў, што неабходна павялічыць вытворчасць узброенай і прыватных прадпрыемствах і што было-б несправядліва чакаць ад прыватных фірм фінансавання разшырэння прадпрыемстваў. Таму ўрад у сучасны момант рыхтуе праграму аказання фінансавай дапамогі прадпрыемствам у мэтах іх разшырэння.

Указаўшы далей, што пачаў з умоўным узаарніцтва неабходна падтрымліваць маральны стан насельніцтва і з апаўняючым уэрэўні, Рузвельт заявіў, што ідэярыя называючыся акалічнасці гэ апраўдваюць амені законаў, якія абмяжоўваюць працягласць работнага дня, устаўляючы лімітны зарплатны і інш.

У заключэнне Рузвельт заклікаў на рашучы дэяніў супроць так званай «Пятай калоніі».

## Чуткі аб закрыцці Італа-франка-швейцарскай граніцы

НЬЮ-ІОРК, 28 мая. (ТАСС). Агенцтва Асопэйтэд Пэс перадае з Рыма, што, па павашворжаных вестках, атрыманых у дыпламатычных крўгах, Італія закрывае свае граніцы з Францыяй і Швейцарыяй.

# Электрыфікацыя Калгасаў БССР



Выхаванцы дзіцячага сада пры Нёманскім школьнам (Браніслаўскага абласці) на працягу ў сёдзе была ўдзельнікамі аэрадрому. Фото Е. Халдана. (Фотакронка БЕЛТА).

## Абласная выстаўка дзіцячай творчасці

БРЭСТ. (Кар. «Звязды»). У памяшканні Брэсцкага музыкнальнага вучылішча адржываецца абласная выстаўка дзіцячай творчасці. Прадэстаўлена 400 экспанатаў (вышыўка, рысункі, разьба па дрэву і т. д.) з 15 раёнаў. Вельмі добра выдзяляюць вучнем Брэсцкай школы Марозевічам партрэт таварыства Сталіна. Прынятае ўвагу работа вучня ілюмінаў сярэдняй школы № 1 г.р. Пружаны Гелазія Дукю. Ён па мастацку нарысаван партрэт хлопчыка-пастуха. За некалькі дзён выстаўку наведала больш 1.000 чалавек. Дзурі алабара каля 30 экспанатаў для Усебеларускай выстаўкі дзіцячай творчасці.

## Дзіцячы дом адпачынку

6 чэрвеня пры доме адпачынку «Бабіны» (Гомель) адржываецца спецыяльны дом адпачынку для 75 школьнікаў. Абсталяваецца пляцоўка для масавых гульняў. Для школьнікаў будуюць наладжывацца аэкарыі ў ваколічных мясцовасцях.

## Новыя кааператывныя магазіны ў заходніх абласцях

Спажывецкая кааператыва БССР адржывае ў заходніх абласцях 4.648 магазінаў і ладару па продажы прамысловых, харчовых і сельскагаспадарчых тавараў. Арганізаваны курсы па падрыхтоўцы кааператывных кадараў для новаадкрытых магазінаў — галоўных бухгалтараў, планавікаў, бухгалтараў. 300 чалавек ужо закончылі вучобу і працяваюць у Раёнах. У блыжэйшы час курсы вышучыць 375 бухгалтараў, якія будуць накіраваны на работу ў сельскія спажывецкія таварыствы. У Гродна адржывае кааператывны тэхнікум.

## Рэалізацыя 14-й латарыі Асаваіхіма

Па Беларусі паспяхова праходзіць рэалізацыя 14-й Усеазаваіхіма латарыі Асаваіхіма. Адной з першых заааваіхіма рэалізацыя Брэсцкага абласці. За ёй поўнасьцю рэалізацыя за латарейнага білеты астаўня абласці рэспублікі. На рахунах латарейнага камітэта з заходніх абласцей ступіла 1 мільён 84 тысяч рублёў. З ухвалі абласцей пераважна ідзе Гомельскага абласці, дзе заланне па рэалізацыі выканана на 97 процантаў. На Магілёўскай абласці заданне выканана на 94 проц, на Мінскай — на 85 проц., на Пабаскай — на 72 проц. Запавяшчаю рэалізацыі латарейных білетаў у Палескай абласці (60 проц.). Устае па рэспубліцы на рахунах латарейнага камітэта перавезена 4 мільёны 967 тысяч рублёў.

# Летні адпачынак дзяцей

28 мая адржывае сезон у пачатках і санаторных лагерах рэспублікі. У першую змену выехаў дзеті маюшчага ўрасту. Упершыню аб'ява ў лагерах выдзяляюць дзеті працоўных заходніх абласцей БССР. З адной толькі Беларускай абласці ў лагерах павяляе больш 3 тысяч дзетей. У амаваіхіма маюшчага на вяршы Нарар (Вілейская абласці) адржываецца рэспубліканскі пачатковы лагер на тыту Артура. Ён будзе працягваць у змену 500 работ. Вельмі лагер арганізуюцца ў Беларускай абласці.

## Таксі ў Баранавічах

БАРАНОВІЧЫ. (Кар. «Звязды»). У першы чыслаў чэрвеня ў Баранавічах пачаўся курсавы першы аўтамабільны таксі. Абласны аддзел аўтамабільнага атрымаў 5 машын маркі «М-1».

## Рукапісы і кнігі XVI і XVII стагоддзяў

Беларуская дзяржаўная бібліятэка імя Леніна адржывае ў Маскву на выстаўку выдзяленага мастацтва БССР з свайго фонду 50 каштоўных старажытных рукапісаў і друкаваных твораў, якія ў асаваіхіма адносяцца да XVI і XVII стагоддзяў. Кнігі друкаваліся ў Магілёве, Віцебску, Гродне, Бабушыну і іншых гарадах Беларуды.

## Журнал «Советская школа»

Паркамат асветы БССР прыступіў да выдання новага масавага штомесечнага журналу «Советская школа». У вышэйшым з друку ў наі першы нумары журналу змяшчаюць прыватны ЦБ ВПК(О) таварыства Сталіну ў змені ў шасцідзесяцігоддзі і Указ Пярлывама Вярхоўнага Савета БССР аб прысвоенні таварыству Сталіну пачатковага звання Героя Сацыялістычнай Працы. У журнале надрукаваны спецыяльны артыкулы, прысвечаныя пытанням камуністычнага выхавання ў школе, саваіхіма педагогіі, работы ў школе камсамольскай і пачатковай арганізацыі і іншых.

## Паведамленне

Багаваіхіма РК КП(б)Б г.р. Мінска сільскага раёна с'од партыйнага ачыва Кагаваіхіма раёна, які абудзеша 31 мая ў памяшканні в'дуба фабрыкі імя Катавіча (Нямца, 32).

## Загад № 478

ПРАВЕДЛЕННЕ АБЛАСНОГА ФІНАНСАВАГА АДДЕЛА ПРАМЫСЛАВА, ПРАКААПЕРАЦЫІ, СЕЛЬСкай ГАСПАДАРКІ, КУЛЬТУРЫ І НАВУКІ БССР. НА 1940/1941 ВУЧЭБНЫ ГОД. У КЖК прамавога чалавек і чалавекі ВПК(О) і члены ЦКОМ, с'одчыныцы ЦП аб маючы працэдыраў ў амаваіхіма с'одчыныцы. Перавага амаваіхіма таварыства, якія маюць вышэй гасетнай работы. Ураст да паступаючых—ад 18 да 35 год Тарын навучанні 3 годлы. Інстытут рыхтуе работнікаў раённых, абласных, краёвых і рэспубліканскіх гаспадарчых устаноў.



Мініатар Вілейскага Калгаса і. Кочываў адржывае выхаванне амаваіхіма дзетей, выдзяленага ў пачатку рэспублікі. Фото І. Шышко. (Фотакронка БЕЛТА).

## Поспех беластоцкага тэатра мініятур у харкаве

У Харкаве з вялікім поспехам праходзіць гастролі Дзяржаўнага аўрайскага беластоцкага тэатра мініятур. Данэ ўжо 12 спектакляў. Тэатр прабудзе тут да 1 чэрвеня, затым выдзе на месцы ў Львове, а адтуль у Ленінград і Маскву.

## Усеазаваіхіма спаборніцтвы па штанзе ў Мінску

Учора ў памяшканні Дзурейскага тэатра БССР (Мінск) пачаліся Усеазаваіхіма спаборніцтвы па асаваіхіма-маманнае парнастава краіны па штанзе. У першы дзень спаборніцтваў у барацьбу за званне чэмпіёна краіны ўступілі штанцісты лагечыш і поўблэйшкі вагі.

## І. МІН.

У штурку дзуря рукамі Георгія Папоў пачынае з вагі, уставаіхіма афіцыйнае рэкордам — 127,5 кг. Больш і больш прыбываюцца вага. На штанзе ўжо 135 кілограмаў. У першы і другі палыход — выдучы. І толькі ў трэці палыход Папоў выштурка штанту. Такім чынам дзевяты раз Георгі Папоў даставае пачатнае званне чэмпіёна краіны ў поўблэйшкі вазе. Другое месца зааваіхіма Касьянік (Прузія), чапяртае — майстар спорта рэкардсмен БССР Н. Лашуг (Мінск).

27 МАЯ ПА 5 ЧЕРВЕНА Г. Г. У ДОМЕ ФРАДА

## АДЖЫТА ВЫСТАЎКА

ПРАМЫСЛАВАЦІ, ПРАКААПЕРАЦЫІ, СЕЛЬСкай ГАСПАДАРКІ, КУЛЬТУРЫ І НАВУКІ БССР.

Выстаўка аджыта штодня з 11 да 3 г. дня і з 5 да 10 годлы веча.

Завіта па арганізацыю наведваць выстаўку дапаць Выстаўка—Дом урада, пакаў 9. Тел. 3-30-03, або пра камутатар Дома Фрада (падатковы № 153).

БЕЛАРУСКАЯ РЭСПУБЛІКАНСКАЯ КАНТОРА

## „ГЛАВКІНОПРОКАТ“

У блыжэйшы час выпуская на экраны рэспублікі новыя кінофільмы

1. МАСТАЦКІ ФІЛЬМ
2. МАСТАЦКІ ФІЛЬМ
3. МАСТАЦКІ ФІЛЬМ
4. МАСТАЦКІ ГІСТОРЫКА-РЭВОЛЮЦЫЙНЫ ФІЛЬМ

АВ ВАРШАВІ БЭЛЬШЭВІЦКАЯ ПАРТЫЯ ЗА Выхаванне МАЛАДОГА ПАКАЛЕННЯ ЧЫРВОНАГА КАЗАЦТВА

Арт. ардынавец А. Антоў Арт. ардынавец В. Веаі Арт. ардынавец В. Пашава Арт. ардынавец С. Шукаў

ВЫВОРАЦАСЦ КІЕўСКАЯ КІНОСТУДЫЯ

2. КІНОКАМЕДЫЯ

## ЗАПАДАДЫ ЖАНІХ

ВЫВОРАЦАСЦ ТЫЛІСКАЯ КІНОСТУДЫЯ

## Камуністычны Інстытут Журналістыкі БССР

Імя С. М. Кірыла

### аб'яўляе прыём студэнтаў

НА 1940/1941 ВУЧЭБНЫ ГОД

У КЖК прамавога чалавек і чалавекі ВПК(О) і члены ЦКОМ, с'одчыныцы ЦП аб маючы працэдыраў ў амаваіхіма с'одчыныцы. Перавага амаваіхіма таварыства, якія маюць вышэй гасетнай работы. Ураст да паступаючых—ад 18 да 35 год Тарын навучанні 3 годлы. Інстытут рыхтуе работнікаў раённых, абласных, краёвых і рэспубліканскіх гаспадарчых устаноў.

Паступаючы павінен прадэстаўці ў КЖК на палатку і жніўня паступіла дакументацыю: заяву з указаным адрасам і завераную аякту, падпісаную в'дубірафам, напісаную ад рукі, характарыстыку партыйнага або камсамольскага арганізацыі, завераную райкамом ВПК(О) або райкамом амаваіхіма с'одчыныцы с'одчыныцы школы або інаш вучэбнага ўстанова. Даведку аб стане алабара, тры фотакарты. Пашпарт і ваенны дакумент працягласць алабара пры паступленні.

Даведка пра да паступленні ў КЖК в'дубірафам прыёмным іспытам з і па 30 жніўня па Беларускай і рускай мовах. Гісторыя БССР, Канстытуцыя БССР, географія, матэматыка ў амаваіхіма і па праграме ШІ. Выдатны с'одчыныцы школы прымошча без іспытаў.

Паступаючы ў Інстытут павінен выдзяляць у Мінск толькі па вышэйшай вяршы КЖК. Прыезд да Мінска і навад Інстытут не алабара.

У КЖК студэнтам прадэстаўляюцца інтэрвал і стывяніца (у размере пры 250 руб. у месяц у с'одчыныцы). Жыльнянычы для омаваіхіма студэнтаў не прадэстаўляюцца.

Завіта з дакументам напроваць па адрасу: Мінск, вул. Карла Маркса, 31. Камуністычны Інстытут журналістыкі БССР. ДЗРКЦЫЯ.

НАРКАМФІНУ БССР

у дэнтральны апарат і па перыферыі

Ст. ІНСПЕКТАРЫ І ІНСПЕКТАРЫ ПА ВУЛІЦАХ: РАВНОВЫ ПРА ПАДАТКАХ І ЗБОРАХ

у аэнтральны апарат

ІНСПЕКТАРЫ І РАВНОВЫ ПРА ДІЯРЖАХ ХОДАХ ІНСПЕКТАРЫ І РАВНОВЫ ПРА ФІНАНСАВАННІ НАРОДНАГА ГАСПАДАРКІ СКАРАТАТ СТАТЫ СТЫЖАКАМАСТ. ІНСПЕКТАР НА ГАРАДЦКІХ ПАДАТКАХ. МАНЫШЫТКІ

Для работы ў заходніх абласцях БССР

ГАЛОўНЫЯ БУХГАЛТАРЫ І БУХГАЛТАРЫ

Аналы да ладарстваці. Выпраца: Дом урада, пакаў № 311, аддзел кадараў.

ВЫДАВЕНЦТВА «ЗВЯЗДА»

ПАТРАБУЮЦА

ПАТРАБУЮЦА

ПАТРАБУЮЦА

ПІРАВАІХІПЧЫТЫ

Зыярацца: Саваіхіма, 40, ІІ паверх, пакаў 1.

МІНСКАМУ ПЕДАГАГІЧНАМУ ІНСТЫТУ Імя А. М. Горскага

ПАТРАБУЮЦА ПАКАІ

для студэнтаў—завочнікаў з 29 чэрвеня па 1 жніўня 1940 г. АПЛАТА ПА ЗГОДЗЕ.

З прылавоўна аяктыра па адрасу: вул. Карла Маркса, 34-а, пакаў № 311, аддзел кадараў.

Мінск, друкарня «Звязды», Саваіхіма, 49.

## ЗАГАД № 478

### ПА МІНСКАМУ АБЛАСНОМУ ФІНАНСАВАМУ АДДЕЛУ

27 мая 1940 г.

ПРАВЕДЛЕННЕ АБЛАСНОГА ФІНАНСАВАГА АДДЕЛА ПРАМЫСЛАВА, ПРАКААПЕРАЦЫІ, СЕЛЬСкай ГАСПАДАРКІ, КУЛЬТУРЫ І НАВУКІ БССР. НА 1940/1941 ВУЧЭБНЫ ГОД. У КЖК прамавога чалавек і чалавекі ВПК(О) і члены ЦКОМ, с'одчыныцы ЦП аб маючы працэдыраў ў амаваіхіма с'одчыныцы. Перавага амаваіхіма таварыства, якія маюць вышэй гасетнай работы. Ураст да паступаючых—ад 18 да 35 год Тарын навучанні 3 годлы. Інстытут рыхтуе работнікаў раённых, абласных, краёвых і рэспубліканскіх гаспадарчых устаноў.

Паступаючы павінен прадэстаўці ў КЖК на палатку і жніўня паступіла дакументацыю: заяву з указаным адрасам і завераную аякту, падпісаную в'дубірафам, напісаную ад рукі, характарыстыку партыйнага або камсамольскага арганізацыі, завераную райкамом ВПК(О) або райкамом амаваіхіма с'одчыныцы с'одчыныцы школы або інаш вучэбнага ўстанова. Даведку аб стане алабара, тры фотакарты. Пашпарт і ваенны дакумент працягласць алабара пры паступленні.

Даведка пра да паступленні ў КЖК в'дубірафам прыёмным іспытам з і па 30 жніўня па Беларускай і рускай мовах. Гісторыя БССР, Канстытуцыя БССР, географія, матэматыка ў амаваіхіма і па праграме ШІ. Выдатны с'одчыныцы школы прымошча без іспытаў.

Паступаючы ў Інстытут павінен выдзяляць у Мінск толькі па вышэйшай вяршы КЖК. Прыезд да Мінска і навад Інстытут не алабара.

У КЖК студэнтам прадэстаўляюцца інтэрвал і стывяніца (у размере пры 250 руб. у месяц у с'одчыныцы). Жыльнянычы для омаваіхіма студэнтаў не прадэстаўляюцца.

Завіта з дакументам напроваць па адрасу: Мінск, вул. Карла Маркса, 31. Камуністычны Інстытут журналістыкі БССР. ДЗРКЦЫЯ.

НАРКАМФІНУ БССР

у дэнтральны апарат і па перыферыі

Ст. ІНСПЕКТАРЫ І ІНСПЕКТАРЫ ПА ВУЛІЦАХ: РАВНОВЫ ПРА ПАДАТКАХ І ЗБОРАХ

у аэнтральны апарат

ІНСПЕКТАРЫ І РАВНОВЫ ПРА ДІЯРЖАХ ХОДАХ ІНСПЕКТАРЫ І РАВНОВЫ ПРА ФІНАНСАВАННІ НАРОДНАГА ГАСПАДАРКІ СКАРАТАТ СТАТЫ СТЫЖАКАМАСТ. ІНСПЕКТАР НА ГАРАДЦКІХ ПАДАТКАХ. МАНЫШЫТКІ

Для работы ў заходніх абласцях БССР

ГАЛОўНЫЯ БУХГАЛТАРЫ І БУХГАЛТАРЫ

Аналы да ладарства